

УЗОРНА ПАДРЫХТАВАЦА ДА АСЕННЕ-ЗІМОВАГА МАКСІМУМА

За апошні месцы на Першай мінскай електрастанцыі здарыліся дзве буйнейшыя аварыі, выклікаўшыя влікі пераўбой у забеспеччанні горада энергіяй. Аднак, кіраўнікі станцыі не зрабілі для сябе нікіх уроку, калектыву рабочых не мабілізавалі на бацьцубу за канчатковую ўзніжаніе аварыі.

Працоўныя Менска вельмі місцілі адчувалі дрэнную работу станцыі. За першыя падыходы 1938 года гораду не даданы 232.775 квт-гадзін. Нават і зраз, улетку, калі патрабуў у электрэнергіі значна меншай, станцыя выключала цэлыя велімі частыя сінхронізаціі трамвайніх рух.

Ворагі народу, якія арудавалі дзогі на станцыі, намагаліся прыкалаці для разбурэння енергаснапаркі. Вынікі-ж сконцтва ліквідуюцца тут вельмі марудны. Сінхронізація размеркавальнай устроўствіе загнінула. Былі пагрозы, што пры тых тэмпах работы яно ў гэтых годзе не будзе гатова.

Пітадельнамагістраль новай кацельні пры сучасных становішчах не можа забясціць нармальнай работу. Патрабуе некаторая перабудова. Гэта не праводзіцца. Злойная імама ў канцылісцкім памішкіні, куды адкачвалася брудная вода, злучана з усаючымі старой пыркульшчынай насосаў турбін M. Уесь бруд аспадзе на трубах кандынтара (згусіцель) і пагаршае кафіценты яго кацельнага дзейніні.

Безлічнае множства тэхнічных непададкаў, звязаных з наядбяланнем і недасціліваннем плянірунга персанала, з парушэннем тэхнічных інструкцый выкідае часткы пераўбой ў рабочую тойці іншай турбін.

У апублікаваным пасла Уссеаюзной нарады работнікаў электратэхнічных станцыяў загадае народнама прыказамі тав. Кагановіч панама выкарыстоўвалася, практычна ўзаканілі, як хутчай ліквідацыі вынікі гнуснай дзейнісці шпіёніі і дыверсантіі, як пераўтарыцы электратэхнічных і прадпрыемстваў. Для гэтага патрабуеца, у першую чаргу, чоткасць у работе, жалезная дыцыпліна, жорсткая бацьцуба з разгледзісткам, расхлябанасць і нерашаласць—злейшыя ворагамі вытворчасці.

Дырэктар Першай электратэхнічнай тав. Громаў і галоўны інжынер тав. Даехаўнікі юшо не ўсёйні гэтай важнейшай ініцыятыве. Прапоўданыя на станцыі асідлаў. Еслі

ЗАКОНЧЫЎСЯ ПЛЕНУМ МЕНСКАГО ГОРСОВЕТА

Вечарам 22 ліпеня закончыў сваю работу пленум Менскага горсовета. На дакладу загадчыка гарадскога аддзела народнай асветы тав. Правільчыкава, аб выніках работы школ горада ў 1937-38 вучным годзе і падрхтоўкы да новага вучбнага года.

**

Неабходна азданіць, што і першое і другое пасяджэнне пленума пачаліся спазненнем на гадзіну і больш. Рабочыя праходзілі праз далёка напоўненым складом членам пленума. У першы дзень 70 чалавек пайшлі з пасяджэння ѹшчэ задоўга да яго сканчэння. Да ўзелу ў работе пленума не быў прынятых саветаў актыў.

Н. Г. ЧЭРНЫШЭУСКІ

110 ГОД З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ

18 (31) мая 1863 года ў Петраградзе на Мінскай плошчы адбыўся абаронец «грамадзянскага пакарання» над Нікалаем Гаўрылавічам Чэрнышэўскім, вілікім асветнікам і «ўладальнікам дум» рэволюцыйных пакаленій 60-70-х гадоў. Валом пабудаванага чортага эшафота калцом стоялі конныя жандары, адлюстраваныя негалькі сот чалавек, галоўным чынам студэнцкай моладзі. Заду эшафота вынігнуўся плот, за якім стаялі нагоўныя фабрічных і наўгуро простарадзіцца. Ніжнага саганы было сюда сышчыкаў, якія падолхуўвали гутаркі ў натоўшце.

Вось паказалася чорная глухая карата як эшафота. Жандар адчыніў дверцы; з карэты вышай пажымы чалавек з сівеючымі валасамі. Яго ўзвізілі на эшафот, на чорныя памоты, на канцы якога вышыя чорныя слупы. Ад слупа ѹшчэ прычынай колпакамі ланцугі. Две каты сустрэлі Чэрнышэўскага: адзін з яго фуралак, другі павею сіу му на грудзі чорную допуму з надпісам: «Дзіяркыныя элачынны». Чыноўнік прачытаў прыгавор: «На ўказу імператорскага вілічества...»

Снайкоўская служба Чэрнышэўскага гэты гучны прыгавор і толькі час ад часу зімім акульіры і прашыраў іх ад дажджукоў пальмамі.

Але вось чытанне прыгавора скончылася. Чэрнышэўскі падпілі да ганебнага слупа і прымкалі да яго ланцугамі. З чэрніх гадзін стаяў пры канцы да ганебнага слупа аднін з найяўлікіх рускіх людзей. Ему спакойна, з разнейшай думай на твары глядзіў вакол. Царскім катам не прышлося радавацца.

Нарашае, калі зняў з яго ланцугі, выўў на сэрэдзіну эшафота і пераламаў над яго галавай шыгу. Якічыні жычыні кінула на эшафот букет квітак. Гэта была М. П. Міхаліс — сістры Л. П. Шэлгуновай. Яе тут жа прызначылі падрхтоўка. Чэрнышэўскага пасадзілі на карту і ўвесілі зноў у Петрапаліцкую крэпасць.

Толькі большыя як прац пойвека пасля гэтага ганебнага пакарання народ мог адношыць за гэта парагнанне над адным з лепшых рускіх людзей, буйнейшым вучоным, мысліцелем і палкім, адным народу соціялістам дамар-жыцця.

Загніулі цэлыя пакаленні рэволюцыйнай ініцыятыўі у пошуках сапраўднага шляху.

НАПЯРЭДДАНІ 1-Я СЕСІІ ВАРХОУНАГА СОВЕТА БССР

ЗАКЛІК КАЛЕКТЫВА ФАБРЫКІ ІМЯ КАГАНОВІЧА

У азімансаванне першай Сесіі Вархоўнага Савета БССР наш калектыв абудковай фабрыкі ім. Кагановіча абавязаўся датэрмінова выкананіць гадавую вытворчую праграму, паделівшись якасцю прадукцыі, заводчычы выпусліць абузку першага сорту за 88.5 проп., зекановіць не меншую поўмінную дынштметр у верхнага скрунога тавару і 15 тон цвёрдага За лік гэтаіх зекановіць выпускнуць дадаткова 20 тыс. пар абузку. Рэвізоры текстыль, гумы і гранітола будзе поўнасцю пераведзен на трафарэтную і іншыя.

Мы заклікаем рабочых, інжынеру, тэхніку і службовікам скрунаводы «Большэўкі», ім. Еўсічнева (Вібоў), ім. Сталіна (Магілеў), архітэктараў інжынеру, якія забяспечваюць нас

працоўнікамі, палепшыць якасць свайгі прадукцыі, каб нашы бамбікі алпавіднай ўсім патрабаваннямі спакліўшы. Агульнімі намаганнямі ўзімем на вышэйшую ступень работу нашай сцялістичнай прымесі.

Па даручэнню схода стажануцца і інжынерна-тэхнічных работнікаў:

Дырэктар фабрыкі—дэпутат Вархоўнага Савета БССР В. П. ПЛАТОНАУ.

Сакратар парткома Д. С. БЕРНІЗІН.

Старшыня звойкома С. ГАРЭЛІК.

Стажануцца СКАБЛО З., СКАБЛО Г., ШИЛЯР, ЛІПКЕР, ХВАІНІЦКІ, ПЕТРАЧУК, НАЛЕТИКА, ДЗОВАН, ДРАЧОУ.

Сакратар парткома Д. С. БЕРНІЗІН.

Старшыня звойкома С. ГАРЭЛІК.

Стажануцца СКАБЛО З., СКАБЛО Г., ШИЛЯР, ЛІПКЕР, ХВАІНІЦКІ, ПЕТРАЧУК, НАЛЕТИКА, ДЗОВАН, ДРАЧОУ.

Сакратар парткома Д. С. БЕРНІЗІН.

Старшыня звойкома С. ГАРЭЛІК.

Стажануцца СКАБЛО З., СКАБЛО Г., ШИЛЯР, ЛІПКЕР, ХВАІНІЦКІ, ПЕТРАЧУК, НАЛЕТИКА, ДЗОВАН, ДРАЧОУ.

Сакратар парткома Д. С. БЕРНІЗІН.

Старшыня звойкома С. ГАРЭЛІК.

Стажануцца СКАБЛО З., СКАБЛО Г., ШИЛЯР, ЛІПКЕР, ХВАІНІЦКІ, ПЕТРАЧУК, НАЛЕТИКА, ДЗОВАН, ДРАЧОУ.

Сакратар парткома Д. С. БЕРНІЗІН.

Старшыня звойкома С. ГАРЭЛІК.

Стажануцца СКАБЛО З., СКАБЛО Г., ШИЛЯР, ЛІПКЕР, ХВАІНІЦКІ, ПЕТРАЧУК, НАЛЕТИКА, ДЗОВАН, ДРАЧОУ.

Сакратар парткома Д. С. БЕРНІЗІН.

Старшыня звойкома С. ГАРЭЛІК.

Стажануцца СКАБЛО З., СКАБЛО Г., ШИЛЯР, ЛІПКЕР, ХВАІНІЦКІ, ПЕТРАЧУК, НАЛЕТИКА, ДЗОВАН, ДРАЧОУ.

Сакратар парткома Д. С. БЕРНІЗІН.

Старшыня звойкома С. ГАРЭЛІК.

Стажануцца СКАБЛО З., СКАБЛО Г., ШИЛЯР, ЛІПКЕР, ХВАІНІЦКІ, ПЕТРАЧУК, НАЛЕТИКА, ДЗОВАН, ДРАЧОУ.

Сакратар парткома Д. С. БЕРНІЗІН.

Старшыня звойкома С. ГАРЭЛІК.

Стажануцца СКАБЛО З., СКАБЛО Г., ШИЛЯР, ЛІПКЕР, ХВАІНІЦКІ, ПЕТРАЧУК, НАЛЕТИКА, ДЗОВАН, ДРАЧОУ.

Сакратар парткома Д. С. БЕРНІЗІН.

Старшыня звойкома С. ГАРЭЛІК.

Стажануцца СКАБЛО З., СКАБЛО Г., ШИЛЯР, ЛІПКЕР, ХВАІНІЦКІ, ПЕТРАЧУК, НАЛЕТИКА, ДЗОВАН, ДРАЧОУ.

Сакратар парткома Д. С. БЕРНІЗІН.

Старшыня звойкома С. ГАРЭЛІК.

Стажануцца СКАБЛО З., СКАБЛО Г., ШИЛЯР, ЛІПКЕР, ХВАІНІЦКІ, ПЕТРАЧУК, НАЛЕТИКА, ДЗОВАН, ДРАЧОУ.

Сакратар парткома Д. С. БЕРНІЗІН.

Старшыня звойкома С. ГАРЭЛІК.

Стажануцца СКАБЛО З., СКАБЛО Г., ШИЛЯР, ЛІПКЕР, ХВАІНІЦКІ, ПЕТРАЧУК, НАЛЕТИКА, ДЗОВАН, ДРАЧОУ.

Сакратар парткома Д. С. БЕРНІЗІН.

Старшыня звойкома С. ГАРЭЛІК.

Стажануцца СКАБЛО З., СКАБЛО Г., ШИЛЯР, ЛІПКЕР, ХВАІНІЦКІ, ПЕТРАЧУК, НАЛЕТИКА, ДЗОВАН, ДРАЧОУ.

Сакратар парткома Д. С. БЕРНІЗІН.

Старшыня звойкома С. ГАРЭЛІК.

Стажануцца СКАБЛО З., СКАБЛО Г., ШИЛЯР, ЛІПКЕР, ХВАІНІЦКІ, ПЕТРАЧУК, НАЛЕТИКА, ДЗОВАН, ДРАЧОУ.

Сакратар парткома Д. С. БЕРНІЗІН.

Старшыня звойкома С. ГАРЭЛІК.

Стажануцца СКАБЛО З., СКАБЛО Г., ШИЛЯР, ЛІПКЕР, ХВАІНІЦКІ, ПЕТРАЧУК, НАЛЕТИКА, ДЗОВАН, ДРАЧОУ.

Сакратар парткома Д. С. БЕРНІЗІН.

Старшыня звойкома С. ГАРЭЛІК.

Стажануцца СКАБЛО З., СКАБЛО Г., ШИЛЯР, ЛІПКЕР, ХВАІНІЦКІ, ПЕТРАЧУК, НАЛЕТИКА, ДЗОВАН, ДРАЧОУ.

Сакратар парткома Д. С. БЕРНІЗІН.

Старшыня звойкома С. ГАРЭЛІК.

Стажануцца СКАБЛО З., СКАБЛО Г., ШИЛЯР, ЛІПКЕР, ХВАІНІЦКІ, ПЕТРАЧУК, НАЛЕТИКА, ДЗОВАН, ДРАЧОУ.

Сакратар парткома Д. С. БЕРНІЗІН.

Старшыня звойкома С. ГАРЭЛІК.

Стажануцца СКАБЛО З., СКАБЛО Г., ШИЛЯР, ЛІПКЕР, ХВАІНІЦКІ, ПЕТРАЧУК, НАЛЕТИКА, ДЗОВАН, ДРАЧОУ.

Сакратар парткома Д. С. БЕРНІЗІН.

СКАРГІ ПРАЦОЎНЫХ АСТАЮЩА БЕЗ РЭАГАВАНЯ

Пастаона бюро ЦК КП(б)В аб баз-
дышна-фармальных, арты-партыных ад-
носінах да разгліду скарг і залу пра-
цоўных у Слуцкім раёне патрабуе ад
кожнага партызана работніка, совет-
нага гаспадарніка, ад кожнага установы
прадпрыемства навіязлайшай увагі да за-
просаў і патрабаванняў працоўных.
Гэтак пастаона з'яўляецца сур'ёзным
папярэднікам для ўсіх тых, хто да-
пускае бяздушны, бюрократычны ад-
носіні да скарг працоўных.

Аднак у Менскім гарадскім совеце з
гэтай пастаона бюро ЦК КП(б)В выдаў
для сабе не зрабіў. У апарэце гор-
савета і зараз марынуща сотні скарг,
якіх без усіхліку ўліку вялічаюцца ў за-
пыненых папках. Ніхто з работнікаў
апарата не пікаўшыца іх лесам.

За першую палову 1938 года ў гор-
савет наступіла 3.650 скарг. Многі з іх
былі пераданы ў адлазіцы. На гэтым
справа і закончылася. Ніхто ў гор-
савете не сочыў за тым, як выкон-
ваючыца прынятыя рэзімутам
горсавета па скаргах працоўных.

Ва ўсіх адлазіцах пануе выключная
прагнаніць па разгліду скарг. Скаржнікі
прастайваюць у горсавете іго адлазі-
цаў цэлымі суткамі, а талковага
адказу на свае скаргі нікі не могуць
дабіцца. Сирод многіх неразгледжаных
скарг лижыць у горсавете без усіхлага
руху на працягу двух месінай заўга
работніцы фабрыкі «Чырвона тэ-
стыльшчык» тав. Барташовіч прыслы-
на з сакратарыята таварыша Сталіна.

Як «хуткі» разагуноў ў горсавете на
скаргі працоўных, сведчыць наступны
факт:

Жыхары Севернага завулка (25 ча-
лаўкоў) зварнуўся да тав. Ванеева з
просбай аказаць салдзіцівінне ва-
установы ў завулку калодзежа, бо ім
прыходзіцца хадзіць за кілометр па
вадзе. На гэту заяўву была накладзена
рэзоляцыя тав. Ванеева: «Менводкан-
дзізація, тав. Белікаву. Праверніці і да-
ліцаці».

Гэта заяўва з рэзоляцыяй т. Ванеева,
як і сотні іншых скарг, застрала ў
нетрапікі адказы, салдзіцівінне ва-
установы ў завулку калодзежа, бо ім
прыходзіцца хадзіць за кілометр па
вадзе. На гэту заяўву была накладзена
рэзоляцыя тав. Ванеева: «Менводкан-
дзізація, тав. Белікаву. Праверніці і да-
ліцаці».

Партыя і таварышы Сталіна заўсёды
вучылі і вялічыць нас чула адносіні да
скарг працоўных і хуткі рэагавань на
іх. У горсавец-хатага не зразумелі.
На прыём скарг працоўных і навед-
вальнікаў паставілі блаждышыны чы-
ноўнікі Крэйзбург, які згубіў не адзін
дзесяць скарг працоўных.

Таварыш Ванеев вельмі многа прыме-
наў беларускай, разгледав скаргі, піша
рэзоляцыі, распрацоўні, але ён не
правярае, як гэтыя рэзоляцыі выкон-
ваюцца.

Грамадзянка Стэркіна А. 10 месінай
тому назад падала заяўву аб tym, што
іх кватэры пагражае аблак. Яе заяўву
у горсавете згубілі, а праз 10 месінай
чыноўнікі з горсавета парады падаць
другую заяўву. 10 месінай мытарстваў і
хаджэння па канцылярый горсавета
такі не каму і не прывялі.

Не лепш аbstай справа і з разгля-
дам скарг працоўных у горкомгасе і ў
горжылкірніцве. У горкомгасе (за-
гадыкі тав. Ліберзон) нікака ўчоту
скарг працоўных не вядзеца. Уста-
навіць колькасць пастушных скарг
не прадстаўлена нікія магчымасці.
У горжылкірніцве (начальнік тав.
Тым), па недакладных даных, за
1938 год наступіла 1.186 заяўў і скарг
прапоўных, з іх разгледжана толькі
200, 168 перасланы ў раёны горжылкірніц-
вы, туды ж пераданы тысячы нeraзгле-
джаных скарг, пастушных якіх ў 1937
годзе. Астатнія скаргі, наступіў-
шы ў 1938 годзе, разданы на руки
работнікам: Напіс, Кафні, Машкай-
чану і інш., якімі болы 200 скарг згубі-
лены. Апрача гэтага калі 60 скарг лі-
чыцца да Аксельродам і Кульвасам.
якія даўно ўжо зволены з работы.

У токіх жа становішчах знаходзіцца
справа з разглядам скарг і ў астатніх
адлазіцах горсавета.

У гардана пачатку 1938 года насту-
піла 162 заявы, з іх 95 да гэтага часу
не разгледжана. Улік паступаючых
скарг пастаўлені дрэна. Разгледжаных
скарг, пастушных якіх ў 1937 годзе.
настапіла 1.186 заяўў і скарг
прапоўных, з іх разгледжана толькі
200, 168 перасланы ў раёны горжылкірніц-
вы, туды ж пераданы тысячы нeraзгле-
джаных скарг, пастушных якіх ў 1937
годзе. Астатнія скаргі, наступіў-
шы ў 1938 годзе, разданы на руки
работнікам: Напіс, Кафні, Машкай-
чану і інш., якімі болы 200 скарг згубі-
лены. Апрача гэтага калі 60 скарг лі-
чыцца да Аксельродам і Кульвасам.
якія даўно ўжо зволены з работы.

Аднім з голоўных віноўнікаў пігані-
цы і бюрократичных адносін да раз-
гліду скарг працоўных у горсавете
з'яўляецца яго адказы скрарат тав.
Казлоўцу. І мінуму голсе прэзідіум
ЦВК СССР яму была вынесена вы-
мова па блаждышыні адносіні да скарг
прапоўных. Аднак і пасля гэтага яго
нічога не змянілася. Так Казлоўцу пра-
чывае свае артыстартычныя адносіні
да гэтай важнейшай справы.

Партыя і таварышы Сталіна заўсёды
вучылі і вялічыць нас чула адносіні да
скарг працоўных і хуткі рэагавань на
іх. У горсавец-хатага не зразумелі.
На прыём скарг працоўных і навед-
вальнікаў паставілі блаждышыны чы-
ноўнікі Крэйзбург, які згубіў не адзін
дзесяць скарг працоўных.

Таварыш Ванеев вельмі многа прыме-
наў беларускай, разгледав скаргі, піша
рэзоляцыі, распрацоўні, але ён не
правярае, як гэтыя рэзоляцыі выкон-
ваюцца.

Г. ГУБЛЕР, М. РЫПІНСКІ.

НОВАЯ РАБОТА СКУЛЬПТАРА А. М. БРАЗЕРА

Беларускі скульптар А. М. Бразер
закончыў работу над бюстам таварыша
Сталіна для беларускага павільёна на
Усесаюзной сельскагаспадарчай вы-
стуаці.

Вышыня бюста — адзін метр 90 сан-
тыметраў.

— Над бюстам таварыша Сталіна и
працаўні 6 месінай, — гаворыць тав.
Бразер. — Я імкнуўся паказаць вель-
мі вобраз генійнага правальніка су-
вестнага пролетарыата, любімага лі-
чыніка Вісарыяна Сталіна.

Бюст Ванеев — адзін метр 80 сан-
тыметраў.

Бюст Ванеев — адзін метр 80 сан-
тыметраў.